

Берасьцейскі аддзел СПА «КРАЙ»

# Як судзілі Антона Сокала-Кутылоўскага

Жыцьцярыс кіраўніка Службага пайставшчыя  
на матэрывах судовай справы КГБ

Берасьце  
2000

Наклад 250 асобнікаў.

**vytoki.net**

— Як судзіл Антона Сокала-Кутылоўскага —

### Прадмова

Ураджэнец Палесься Антон Сокал-Кутылоўскі – адзін з кіраўнікоў Слуцкага збройнага чыну. Ягоная асоба выклікае вялікую цікавасць ужо толькі таму, што ён быў сярод тых беларусаў, якія не схацелі жыць пад расейскім бальшавіцкім панаваннем і спрабавалі бараніць сваю Айчыну ад чужынцаў са зброяй у руках. Дзеля гэтага А.Сокал-Кутылоўскі і яго паплечнікі нават праз шмат гадоў пасля падаўлення Слуцкага паўстання заставаліся небясьпечнымі асобамі для савецкай улады. Гэтых людзей кідалі ў сталінскія лагеры, на іх палявалі, іх зьнішчали.

Мы вельмі мала ведаем пра збройны выступ слуцакоў супраць бальшавікоў. Яшчэ менш – пра тых, хто пайшоў паміраць за свой Край. Часта праўдзівую інфармацыю пра гісторыю антысавецкага змагання у Беларусі даводзіцца шукаць не ў саміх архіўных справах (у архіў КГБ пускаюць толькі тых, каму давяраюць), а ў крайне тэндэнцыйных публікацыях савецкіх кампартагітатаў. Гэтак і са справай Антона Сокала-Кутылоўскага.

Справа № 18094 у 2-х татах па абвінавачванні Антона Сокала-Кутылоўскага па артыкулах 63-1 і 64 Крымінальнага Кодэкса БССР распечатана 8 верасня 1945 году, скончана 31

сакавіка 1948 году. Знаходзіцца яна ў архіве Упраўлення КДБ Рэспублікі Беларусь па Берасцейскай вобласці. У найноўшыя часы вывучэннем гэтай справы займаліся доктар гісторычных навук Уладзімір Міхнюк, а таксама Аляксандр Грынъ. Для савецкіх гісторыкаў, выхаваных на расейска-бальшавіцкіх догмах, Сокал-Кутылоўскі так і застаўся зраднікам.

Толькі вось каму ж ён зградзіў, калі на справе ўсё сваё  
жыцьцё, незважаючы ні на якіх акупантаў (расейска-  
бальшавіцкіх, польскіх, нямецка-фашистыскіх), як і многія  
іншыя беларускія патрыёты, ён аддаваў усе свае сілы,  
таленты і здольнасці, для пабудовы вольнай і незалежнай  
Башкайшчыны?

Таму, паспрабуем адкінць тое расейска-бальшавіцкае славеснае шалупіньне, пад якім схавана ablічча сапраўднага патрыёта сваёй Бацькаўшчыны, які готовы быў аддаць за нее пават сваё жыцьцё.

# *Як судзілі Антона Сокала-Күтылоўскага*

21.08.45 Антона Сокала-Кутылоўскага энкавэдзісты затрымалі ў г.Мюльхаўзен. Падставай было тое, што Сокал-Кутылоўскі, як сказана ў пратаколе, у часы нямецкай акупацыі працаваў Ганцавіцкім акруговым школьнім інспектарам, а са снежня 1944 году па люты 1945 году выкладаў у "школе беларускіх нацыяналістаў".

На первым допыце 24.08.45 А.Сокал-Кутылоускі паведаміў для пратаколу наступныя звесткі пра сябе: "Ещё в XVIII столетии один из моих предков являлся командром царского корабля под названием "Сокол" и, участвуя в боях против турецких войск, за хорошие боевые действия получил звание дворянина и вторую фамилию - имени корабля "Сокол". С тех пор мои предки, а затем мой отец и я, имели двойную фамилию Сокол-Кутыловский. Родился 7 февраля 1892 г. на хуторе Переволока - Дорогище (позже - Красная Горка) Чучевичской волости Лунинецкого уезда".

У 1900-1905 гг. А.Сокал-Кутылоўскі вучыўся ў пачатковай школе ў Лунінецкім павеце. У 1910 годзе скончыў Панявежскую настаўніцкую семінарью, працаваў у школах Літвы. З 1913 па 1915 год у Петраградзе вучыўся на політэхнічных курсах, дзе атрымаў съпецыяльнасць "тэхнік сельскага вогнестойкага будаўніцтва".

У 1945 годзе ў анкете съцвярджаў, што яго адукцыя не сярэдняя (такія анкетныя дадзеныя пра яго запісаны ў справе 1941 году, калі ён быў арыштаваны ўпершыню). Ён паведаміў съледчым, што скончыў геаграфічны факультэт Петраградзкага юніверсітэту ў 1914 годзе. Да прызыва ў войска працаваў у г. Венеў Тульскай вобласці па съпецыяльнасці тэхнік-будаўнік. З верасня 1915 году служыў у царскай арміі, спачатку шарагоўцам, затым – унітэр-афіцэрам, працаваў прапаршчыкам, капітанам. З другой паловы 1917 году з'яўляўся камандзірам роты, а затым і батальёну. Ваяваў супраць аўстра-германскіх войскаў у Галіцый, на Віленшчыне. За храбрасць атрымаў жаўнерскі Георгіеўскі Крыж. З 1918 па 1919 год жыў на хутары Красная Горка, пасля – некаторы час у Варшаве. У канцы 1919 году вярнуўся ў бацькоўскі дом, а з 1921 году выехаў у в. Жалязныца, затым у Востраў. Да прыходу ў 1939 годзе Саветаў выкладаў у школе, служыў у царкве съвятаром. Саветы, ня гледзячы на тое, што ён спыніў съвятарскае служэньне, забаранілі яму настаўнічаць і ён вымушаны быў зъехаць у Баранавічы, дзе працаваў тэхнікам на будаўніцтве.

Але арышт съмершаўцамі ў 1945 быў ужо ня першым для А.Сокала-Кутылоўскага. Пра такіх Саветы ніколі не забываюць – гэта ворагі нумар адзін для бальшавікоў.

У дзень народзінаў бальшавіцкага правадыра Ульянава-Леніна – 22 красавіка 1941 году – энкавэдзісты рапартавалі пра выкрыццё яшчэ аднаго злоснага ворага савецкай улады. У гэты дзень у г. Ляхавічы нейкім Аванесянам на А.Сокала-Кутылоўскага быў падпісаны ордер на арышт. Як выявілася, мясцовому райадзелу НКВД была добра вядома ягоная дзейнасць у 1918-1920 гг., калі Сокал-Кутылоўскі ваяваў супраць Саветаў: *"Сокал-Кутылоўскі Антон Андреевіч в 1918 г. добровольно вступіл в армию Деникіна и активно боролся против большевиков. В начале 1919 г. находился на*

службе РККА ў г. Слуцке, в первых числах марта 1919 г. дезертировал и перешел на сторону белополяков. Находясь в Польше, был направлен в Эстонию, где служил в армии Юденича и боролся против РККА. В 1920 г. на территории Западной Белоруссии организовал отряд "Самозащиты" и вёл активную борьбу против большевиков. В 1938 г., будучи священником Островской церкви, преследовал коммунистов, а по адресу Карла Маркса износил всякие оскорблении".

Не маглі бальшавікі дараваць Сокалу-Кутылоўскаму Слуцкага збройнага чыну, у якім ён быў адным з кіраўнікоў. За 3 дні да пачатку вайны А.Сокал-Кутылоўскі на рабочым месцы быў арыштаваны і кінуты ў Баранавіцкую турму.

У анкете 21.06.41 съледчыя НКВД адзначылі сярод іншага асаблівия зынешнія прыкметы Сокала-Кутылоўскага: "большого роста, волосы русые, глаза голубые, нос прямой, носит усы". Вось жа сапраўды, дзякуючы энкавэдзістам, якія сабралі так багата інфармацыі пра Сокала-Кутылоўскага, мы бачым прыгожую і магутнную постаць беларускага змагара!

Але тады, у 1941, Сокалу-Кутылоўскому пашанцавала, бо разам з нямецкай акупацыяй для яго прыйшло і вызваленіе. Як ён распавёў съледчым у 1945, увечары 23 чэрвеня 1941 году будынак у цэнтры Баранавічаў, дзе ўтрымліваліся вязні НКВД, загарэўся пасля бамбёжкі немцаў. На досьвітку нехта адчыніў дзвіверы ў турме і прыкладна 36 вязняў (сярод іх быў і А.Сокал-Кутылоўскі), якіх энкавэдзісты не паспелі расстрэляць ці адправіць у глыб Рэспублікі ў лагеры, атрымалі свабоду. Жонка ж і двое дзяцей А.Сокала-Кутылоўскага 20 чэрвеня былі высланы з Беларусі і пра іх далейшы лёс Сокал-Кутылоўскі ніколі і нічога больш не даведаўся... Магчыма, гэта здолеюць высьветліць, а, можа, – і знайсыці нашчадкаў, сучасныя маладыя дасьледчыкі.

## II

Пры немцах Антон Сокал-Кутылоўскі працаваў у Баранавічах у гарадской управе памочнікам начальніка аддзела сацыяльнага

забесьпячэння. З кастрычніка 1941 году ён быў накіраваны ў Ганцавічы школьнім інспектарам. На гэтай пасадзе заставаўся да 5.07.44 г. Той, хто лічыць Сокала-Кутылоўскага здраднікам, за тое, што служыў у акупацыйных уладах, ияхай шчыра адкажа для сябе, ці было б лепей для нашых людзей, на якіх зваліліся цяжкасці акупацыйнага рэжыму і ваенага ліхалецця, каб сацыяльным забесьпячэннем і школьніцтвам у Баранавічах і Ганцавічах займаўся нейкі чужынец? Каб адукцыя была ў руках немцаў, ці не гаварылі б сёняня па-німецку дзеці ваеннага пакаленія?..

Перад прыходам Саветаў, добра ўсьведамляючы, што яго чакае пры бальшавіцкай уладзе, разам з іншымі беларускімі дзеячамі ён вымушаны быў пакінуць Бацькаўшчыну і зъехаў у Нямеччыну.

З асабістых паказаній, якія Сокал-Кутылоўскі даў 24.08.45 г. мы сёняня ведаем, што пасля прыезду ў Нямеччыну ён жыў у горадзе Кратцаў да кастрычніка 1944 году, дзе працаваў на станцыі грузчыкам, а таксама рабочым на заводзе "Шпрэевэрк". З прычыны хваробы ён мусіў зъехаць у Берлін, каб зрабіць там аперацию. У Берліне Сокал-Кутылоўскі сустрэўся з вядомымі беларускімі вайсковымі дзеячамі – Францішкам Кушалем і Кастусём Езавітавым – і папрасіў іх уладкаваць яго на працу, бо застаўся бяз сродкаў да існаванія. Як раз у гэты час у Берліне, скарыстоўваючы паніку, якая ўсё больш ахоплівала фашыстоўскі рэжым, фармаваўся беларускі батальён з моладзі. Яму была прапанавана праца ў школе, дзе рыхтаваліся афіцэрскія кадры будучай беларускай арміі. У гэтай школе Антон Сокал-Кутылоўскі выкладаў гісторыю, геаграфію, беларускую літаратуру, тапаграфію, вёў таксама й страйвыя заняткі.

1 лютага 1945 году Сокал-Кутылоўскі вымушаны быў легчы ў шпіталь на аперацию. У другой палове лютага, калі ён выйшаў са шпіталя, школа ўжо выехала ў Баварыю. Прыкладна праз два тыдні, у пачатку красавіка, Сокал-Кутылоўскі таксама пачаў у Баварыю – у горад Вайдэн. Па прыездзе туды ад генерала Ф.Кушала ён даведаўся пра намер беларускіх вайскоўцаў пры першай жа магчымасці перайсьці на амерыканскі бок. Гэты пераход адбыўся 30 красавіка 1945 году. А перад гэтым, 18 красавіка 1945 году, Сокал-Кутылоўскі быў прызначаны камандзірам 1-га батальёну

беларускага палка. На гэтай пасадзе ён быў аж да амерыканскага палону.

### III

З гэтага часу Сокал-Кутылоўскі знаходзіўся ў лагеры ў г.Шэрбург (лагер 24, блок 4). Але праз некалькі месяцаў, 15.08.45 г., усіх, хто хацеў і не хацеў вяртацца ў СССР, амерыканцы па-здрадніцку здалі ў рукі Саветаў. Разам з іншымі, Сокал-Кутылоўскі з шэрбургскага лагеру быў перамешчаны ў рэпатрыяцыйны лагер у г.Айзенах. Усе афіцэры там былі адабраныя асобна і зьмешчаны ў турму. Адтуль з 18 на 19 жніўня 1945 году Сокал-Кутылоўскі быў перапраўлены ў г.Лянгельзац. Пазней съмершаўцы вывезлі яго ў г.Гале, дзе і распачалося съледзтва. Падчас яго Сокалу-Кутылоўскаму давялося пабываць яшчэ ў турмах Потсдама ды Франкфурта-на-Одэры.

Дзесьці праз месяц пасля арышту начальнік аддзелу контрразведкі "Смерш" 47-й арміі зацвердзіў пастанову аб прад'яўленні адвінавачванія. Справа Сокала-Кутылоўскага была перададзена ва ўпраўленне контрразведкі "Смерш". Праз нейкі час ягоную справу вырашылі перадаць ва УНКГБ па Пінскай вобласці, аднак па дарозе на Радзіму Сокал-Кутылоўскі трапіў яшчэ ў Паўночна-Пячэрскі лагер, дзе захварэў цынгой і гнойным пнэўротам. Толькі пасля выздараўлення 27 кастрычніка 1947 году яго накіравалі ў Пінск.

Як съведчаць пратаколы энкавэдзістаў, на допытах Сокал-Кутылоўскі спрабаваў спачатку схаваць інформацыю пра сваю антыбальшавіцкую дзейнасць ў ранейшы перыяд (да 1941 г.). Але энкавэдзістаў правесці не удалося.

З пратаколу допыту 27.11.47 г. у Пінску вось што мы даведваемся пра сям'ю з якой паходзіў А.Сокал-Кутылоўскі: "Я сын двараніна, але маёнтка ў нас не было. Бацька купіў лясны маёнтак разам з братамі сваёй жонкі недзе ў 1895 г., зваўся ён Красная Горка. Зямлі мелі 80 га, з яе калі 45 га – ральля". Менавіта тут – на згубленым у лесе палескім хутары Красная Горка, што на Лунінеччыне, як сцвярджае Сокал-Кутылоўскі, праішлі ягоныя дзіцячыя і юнацкія гады.

У гэтым пратаколе ён сьведчыць, што з першага дня імперыялістычай вайны быў у арміі: яго накіравалі ў ваенную вучэльню ў Казані, якую ён скончыў 1чэрвня 1915 году ў чыне падпаручніка, і затым быў накіраваны на фронт. У канцы 1917 году ў чыне капітана ён атрымаў водпуск, вярнуўся дадому і на гэтым скончыў сваю вайсковую кар'еру.

У 1918 годзе Антон Сокал-Кутылоўскі ажаніўся, а ў пачатку жніўня 1918 году дабравольна выехаў у Растоў-на-Доне, дзе ўступіў у армію Дзянікіна дзеля барацьбы супраць Саветаў. Там ён атрымаў прызначэнне на пасаду камандзіра запаснай роты, рыхтаваў жаўнераў да баявых дзеянінняў. Сокал-Кутылоўскі съцвярджаў, што ў баях ня ўдзельнічаў, бо захварэў на запаленіне лёгкіх, атрымаў адпаучынак і зноў вярнуўся дадому ў сінэжні 1918 году. Да канца студзеня 1919 году жыў дома з сям'ёй, а затым яго мабілізавалі Саветы і прызначылі інструктарам “всеобуча” у Слуцак. Па ягонай версіі, у пачатку сакавіка 1919 году ён дэзэртаваў і са зброяй перайшоў на тэрыторыю, занятую польскімі войскамі на ўчастку Мядзведзіцкай воласці. Адтуль накіраваўся ў Генеральны штаб у Варшаву з намерам наступіць у польскую армію, якая ваявала з Саветамі. Там яму прапанавалі вывучыць польскую мову, пасля чаго абязналі залічыць афіцэрам.

У хуткім часе ў Варшаве разгарнулася праца па вярбоўцы ў армію Юдзеніча, які ваяваў у Эстоніі і рыхтаваўся да паходу на Петраград. У ліпені 1919 году Сокал-Кутылоўскі ўжо быў камандзірам роты ў Юдзеніча і ваяваў на петраградзкім кірунку супраць Чырвонай Арміі. Пасля разгрому арміі пад Петраградам да лета 1920 году знаходзіўся ў Эстоніі, без працы і грошей. Вымушаны быў вярнуцца дамоў, у м.Гарадзея, дзе жыла жонка.

Даведаўшыся пра Слуцкае антыбалшавіцкае паўстанніе і арганізацыю двух палкоў у складзе больш за 3 000 чалавек, Сокал-Кутылоўскі вырашыў далучыцца да паўстанцаў. З гэтымі мэтамі выехаў у Слуцак, але сустрэў паўстанцаў на ст. Семежава. З некаторымі афіцэрамі, што кіравалі паўстаннем, Сокал-Кутылоўскі быў асабіста знаёмы, і яны рэкамендавалі яго судзі Пракулевічу, які стаяў на чале Рады Случчыны. Пракулевіч пропанаваў Сокалу-Кутылоўскаму пасаду камандуючага арміяй Слуцкай Рады, на што

ён, па ўласным прызнаньні, з ахвотай пагадзіўся. Спадзеючыся на падтрымку палякаў, Сокал-Кутылоўскі звязаўся з іх камандаваннем у Клецку. Палякі, аднак, заявілі, што цяпер баявыя дзеяніні супраць Саветаў не актуальныя, бо пачаліся перамовы аб міры і пропанавалі адвесыці войскі са Случчыны на заход, у раён Ляхавічаў. У гэтых мясцінах паўстанцы знаходзіліся каля месяца, а пасля яны былі інтэрнаваныя. Усіх іх вывезлы ў Беласток, дзе ў цяжкіх умовах яны знаходзіліся ў лагеры да сакавіка 1921 году. Пазней іх перавезлы ў Дарагуск, а ў траўні 1921 году, нарэшце, усіх адпусцілі. З таго часу, па словах, Сокала-Кутылоўскага, ён жыў у Гарадзеі.

#### IV

Свае погляды на Слуцкае паўстанніе Сокал-Кутылоўскі выкладаў у мемуарах, якія былі напісаны з нагоды сіяткавання ў лістападзе 1944 году ў Берліне 24-й гадавіны Слуцкага збройнага змагання. Гэты цікавы дакумент быў знайдзены ў архівах Галоўнага Кіраўніцтва ваенных спраў Беларускай Цэнтральнай Рады і апублікованы ў лістападзе 1989 годзе ў газете беларускіх камбатантаў “Зважай”, а пазней яшчэ й у “Культуре” (23.11.1992).

Адшуканыя ў архівах БЦР успаміны Сокала-Кутылоўскага вельмі важныя для высьвітлення праўды, бо ў 1959 годзе ў Менску быў выдадзены пропагандысцкі зборнік артыкулаў “У імя праўды”, дзе за прозвішчам Сокала-Кутылоўскага быў надрукаваны нарыс “Легенда і рэчаіснасць” пра падзеі 1920-х гадоў на Случчыне. Раней гэты самы матэрыял друкаваўся ў газете “За вяртаньне на Радзіму” (1959, №21 (310), якая ўяўляла сабой савецкую агітку, прызначаную для працы сярод беларускай эміграцыі. Погляд Сокала-Кутылоўскага на падзеі 20-х гг. на Случчыне ў гэтых пропагандысцкіх выданьнях часам істотна адрозніваецца ад ягоных ацэнак, якія ён выкладаў у мемуарах на ўгодкі Слуцкага паўстання ў 1944 году. Зусім верагодна, што тэкст для савецкай прэсы пісаўся пад дыктую адвовадных ведамстваў (пра што гавораць пэўныя фармулёўкі-штампы), а, можа, і цалкам быў сфабрыкованы без удзелу Сокала-Кутылоўскага. У тыя часы, імкнучыся раскалоць і пасварыць беларускую эміграцыю ды

заманіць рознымі байкамі пра "шчасльіве савецкае жыцьцё" прынамсі нейкую частку эмігрантаў у БССР, савецкія ідэолагі асабліва актыўна змагаліся супраць "происков белбурнацев, которые окопались на Западе". Асобных дзеячоў нават прыбіралі...

У нарысе "Легенда і рэчаіснасць" съцвярджаеца, што ў Слуцку ў 20-ыя гады ўтварылася сітуацыя, калі яя стала анікай улады, бо паводле савецка-польскай дамовы, Чырвоная армія павінна была знаходзіцца на пэўнай адлегласці ад польскай, каб не было ўзброеных сутычак. Ніякага кансьпірацыйнага штабу ў Слуцку раней, як быццам, не існавала. Сокал-Кутылоўскі съцвярджае тут, што па ініцыятыве суддзі Пракулевіча сабраліся на сход вайскоўцы й інтэлігенты. Пракулевіч працаваў арганізація ахову грамадзкага парадку. З узятых на ўлік вайскоўцаў за трэй дні была сфармавана Слуцкая брыгада з 2-х палкоў – Слуцкага і Грозаўскага. Камандзірам Слуцкае брыгады прызначылі капітана генеральнага штабу Чайку Паўла Максімавіча, які быў родам са слуцкай вёскі Лютавічы. Камандаваць палкамі прызначылі капітана Аицьловіча і падпалкоўніка Гаўрыловіча. Калі дайшлі звесткі, што згодна з умовамі перамір'я Чырвоная Армія пачала падыходзіць да Слуцка, Слуцкая брыгада ў колькасці да 4-х тысячаў жаўнероў пачала адыхадзіць да дэмаркацыйнай лініі на захад. Сутычак з бальшавікамі, як съцвярджае ў нарысе Сокал-Кутылоўскі, не было, а значыць не было зроблена аніводнага стрэлу ні з аднаго, ні з другога боку. Зразумела, што пра забітых і параненых у такім выпадку таксама ніяма чаго гаварыць. Калі брыгада пакінула мястэчка Семежава, зынік яе камандзір – П.Чайка – і тады камандаваныне ёю даручылі Сокалу-Кутылоўскаму. З гэтага матэрыялу вынікае, што піякай абароны не было, бо паўстанцы лічылі безсэнсоўным уступаць у сутычкі з Чырвонай арміяй. За р.Морач, якая сталася польска-савецкай мяжою, брыгада слuchакоў склада зброю і была інтэрнавана палякамі. Што да лёсу інтэрнаваных слуцкіх жаўнероў, – у нарысе "Легенда і рэчаіснасць" съцвярджаеца, што ўсе яны выйшлі пазней з лагеру жывымі і здаровымі і атрымалі дазвол жыць на тэрыторыі Польшчы, дзе хацелі. У гэтых съведчанынях, безумоўна, доля праўды ёсьць. Але ж яўна падчышчаная... Галоўнае, што імкнуліся давесці савецкія ідэолагі, –

ніякага змагання беларусаў з бальшавікамі на Случчыне, як быццам, не было, а гэта значыць – ніяма чаго верыць "ілжывай прапагандзе беларускіх буржуазных нацыяналістаў".

У 1944 годзе падчас сівяткавання ўгодак Слуцкага паўстанья ў Берліне Сокал-Кутылоўскі гаварыў некалькі іншае: "У адлегласці 35-40 км ад Слуцку 26-27 лістапада пачаліся сутычкі перадовых Чырвоных войскай з паасобнымі батальёнамі палкоў Слуцкае брыгады. Асабліва значныя бai абыліся пры вёсках Садавічы, Дошнава, Быстрыца, Візна, Лютавічы, м.Капыль, Морачы ды іншых". Сокал-Кутылоўскі таксама адзначае, што П.Чайка ў гэты момант здрадзіў і перакінуўся да бальшавікоў. І тады Рада Случчыны, якая знаходзілася ў Семежаве, даручыла яму прыняць камандаваныне, што ён і зрабіў 3-4 сінэжня 1920 году ў Семежаве. Нія маючы над сабой ціску НКВД, Сокал-Кутылоўскі адзначае гаворыць, што "у паасобных баях з чырвонымі часткамі браліся палонныя, абываліся назад населеных пунктаў". Аднак, у сувязі з тым, што паўстанцы былі слаба ўзброеныя, урэшце рэшт яны вымушаныя былі адыйсьці да ракі Лань, на лінію Мядзведзічы-Сіняўка-Ляхавічы-Клецк, дзе ўжо былі польскія войскі. Таму як у Рызе да гэтага часу закончыліся польска-савецкія перамовы, палякі, як съцвярджае Сокал-Кутылоўскі, каб дагадзіць бальшавікам, разбройлі слuchакоў. Афіцэраў і стральцоў палякі інтэрнавалі. Гэтым разам, выступаючы на ўрачыстасцях у Берліне ў 1944 годзе, Сокал-Кутылоўскі адзначае, што Слуцкая брыгада налічвала да 10 000 жаўнероў.

Дасьледчыкі Уладзімір Міхнюк і Аляксандар Грэнь, якім усё ж варта падзякаваць за ўзнятую імі матэрыялы съледства, чамусьці без усялякай засыярогі вераць словам Сокала-Кутылоўскага, якія ён (?) сказаў па вяртаныні з лагероў будучы маральна ды фізічна змучаным савецкімі карнымі органамі. Яны вераць, што не было ніякага кансьпірацыйнага штабу да пачатку паўстанья, што не было ніводнага стрэлу і ніводнага забітага жаўнера. Але ж былі ўспаміны і іншых удзельнікаў слуцкіх баёў. Няўжо гэтыя гісторыкі яя ведаюць, як выбіваліся падобныя прызнанні? Сёняня ўсе пра гэта добра ведаюць. І ўсё ж, безумоўна, факты і паказаныні Сокала-Кутылоўскага

ў розныя часы і ў розных абставінах трэба супастаўляць і спакойна шукаць ісціну. У прыватнасці слушна ўсё ж заўважаюць А.Грынь і У.Міхнюк, што дакументы, прынятые 14-15 лістапада 1920 году на зъезьдзе Случчыны, у якім бралі ўдзел 107 асобаў, мелі незалежніцкі харэктар і, сапраўды, не былі скіраваныя ні супраць "маскалёў" і Чырвоной Арміі, ні супраць "мазуроў" і войскаў Пілсудзкага. У іх выказаны пратест беларусаў і жаданье барапіць Бацькаўшчыну ад любога гвалту з боку чужаземных захопнікаў. Але ж, спасылаючыся хутчэй за ўсё на выбітыя з Сокала-Кутылоўскага сумніўныя паказаныні, А.Грынь і У.Міхнюк, тым ня менш, абвінавачваюць некаторых сучасных гісторыкаў (прыкладам А.Грыцкевіча) у тым, што яны, пібыта, хочуць выкарыстаць Слуцкае паўстаньне для "распальванья русофобіі і ўмацаванья палонафільскіх настроў". Гэтае съверджанье выглядае крайне тэндэнцыйным і палітызаваным. Што да "палонафільства" пэўных гісторыкаў – гэта выглядае зусім дзіўна, бо ніхто з тых гісторыкаў, што стаяць на беларускіх пазіцыях, ніколі не сцвярджаў, што польскія войскі рабілі адно толькі добро на Беларусі ў тых часах. Наадварот, заўсёды адзначаюцца факты гвалту, рабаўніцтва і акупацыі, якія ўчынены польскімі войскамі, бо гэта і сапраўды мела месца. Але вернемся да судовай справы беларускага змагара.

V

31 сінэгия 1947 году міністр дзяржбяспекі БССР – сумніядомы кат беларускага народу Цанава – загадаў перадаць съледчу справу Сокала-Кутылоўскага ў Менск у МГБ БССР. Такім чынам, Сокал-Кутылоўскі 10.01.48 г. з Пінску быў этапаваны ў Менск ва ўнутраную турму МГБ БССР. Съледчыя зноў пачалі свае катаўаныні, асабліва не звяртаючы ўвагі на ранейшыя паказаныні, нібы іх і не было. Сокал-Кутылоўскі вымушаны быў поўнасьцю прызнацца ў тым, у чым яго абвінавацілі, а менавіта: ў кіраўніцтве Слуцкім ўзброеным выступам і ў тым, што ён быў школьнім інспектарам на акупаванай тэрыторыі. 21 лютага 1948 году на чарговым допыце Сокала-Кутылоўскага прымусілі падпісаць пратакол, дзе ў віну яму ставілася

яшчэ й служба на карысць акупантатаў на пасадзе інспектара паліцыі Ганцавіцкай акругі. У гэтым пратаколе, які падпісаў Сокал-Кутылоўскі, гаворыцца, што са сінэгія 1943 году ён быў інспектарам паліцыі, атрымліваў там паёк, заробак (60 нямецкіх марак) і паліцэйскае аблундзіраванье, а за добрую працу на нямецкія ўлады восеньню 1943 году атрымаў ад акруговага Ганцавіцкага камісара Мілера бронзавы медаль з зялёнай стужкай. Пасля прызнання аблундзіраванья ў працы інспектарам паліцыі на Сокала-Кутылоўскага адразу аўтаматычна былі павешаны таксама і ўсе злачынствы, зробленыя Ганцавіцкай акруговай паліцыяй ды фашыстамі.

22 сакавіка 1948 году была прынята пастанова па перакваліфікацыі аблундзіраванья Сокала-Кутылоўскага з улікам таго, што ён цяпер аблундзіраваўся ў злачынствах, звязанных на тэрыторыі акупаванай Беларусі. Сталінскія каты пастановілі: "*Привлечь Сокол-Кутыловского Антона Андреевича в качестве обвиняемого по ст. 63-1, 64 и 76 УК БССР. Ранее предъявленное обвинение по ст. 58-1, 1 "а" УК РСФСР исключить из обвинения, о чем объявить обвиняемому*".

Менш чым праз два тыдні – 3 красавіка 1948 году – ужо было зацьверджана аблундзіраваўчае заключэнне Сокала-Кутылоўскага на 13 старонках і справу накіравалі на разгляд Ваенага Трыбуналу войскаў МУС Беларускай акругі.

VI

Судовае паседжанье, на якім быў вынесены прыгавор беларускаму змагару, адбылося 20 красавіка 1948 году ў доме № 21 па вуліцы Інтэрнацыянальнай, дзе месьціўся Ваенны Трыбунал МУС Беларускай акругі. Розгаласу Саветы, натуральна, усё роўна пабойваліся, таму судовае слуханье справы Сокала-Кутылоўскага было закрытым, без удзелу аблундзіраванья і абароны, а таксама без выкліку сведкаў. На судзе Антон Сокал-Кутылоўскі сказаў: "*Предъявленное обвинение мне понятно. Виновным я себя признаю полностью*". Аднак ён адзначыў, што некаторыя моманты

хадеў бы удакладніць. У прыватнасці, ён заявіў наступнае: “*Мою антисоветскую деятельность следовало бы разделить на два периода: первый период – это когда я и многие другие образованные люди, приветствующие свержение в России царизма, неожиданно для нас вынуждены были одеть офицерские погоны, за что в первые дни революции подвергались оскорблению и изувечению со стороны Советской власти. За это я лично имел большую злобу на Советскую власть, что и является причиной выступления против этой власти с моей стороны. Свержение царизма я приветствовал потому, что думал, что Россия будет развиваться по другому пути.*

*Второй период моей антисоветской деятельности – это когда в 1939 году советские войска вступили в Польшу, где я тогда проживал, и я решил честно трудиться по воспитанию молодых людей. Однако заниматься педагогической деятельностью мне органы Советской власти не разрешили, а 20 июня 1941 года даже был арестован органами НКВД и семья репрессирована. Арестован я был лишь потому, что в период гражданской войны выступил против молодой советской республики. Вот за это я еще больше был озлоблен на Советскую власть, и, когда наша территория была оккупирована немецкими войсками, я активно повёл борьбу с Советской властью, и стал активным пособником немецких властей.*

Сёння кожны сам можа даць спакойную, непалітыканую ацэнку гэтаму прызнанью. Ці ж не павінна гэта самая дзяржава напрасіць прабачэння ў гэтага чалавека, сапраўднага грамадзяніна і патрыёта свайго краю, за ягоны зламаны лёс, за тыя цярпеніі, якія яму давялося вынесці? Хто, як ні яна сама штурхала яго на гэтыя дзеяніі, у якіх пазыней і абвінаваціла?! Бараніць сваю чалавечую годнасць мусіць кожны чалавек.

Сокал-Кутылоўскі заявіў на судзе таксама, што ён не прымае абвінавачванье ў тым, што ён быў інспектарам паліцыі Ганцавіцкай акругі, і, адпаведна, нязгодны з тым, каб яму “вешалі” ўсе тыя злачынствы, што зрабілі паліцыяны ў акрузе. Ён заявіў: “*Мне хотелось бы также упомянуть об одной неточности, имею-*

щайся в обвинительном заключении. А именно то, что инспектором полиции я не был. Я только был приглашён проводить с полицейскими беседы по повышению их нравственности, так как полицейские сильно обижали местных жителей, пьянствовали, развратничали. Во внутреннюю жизнь и в боевые дела полиции я не вмешивался и причастия к ним не имел. Оружия я не носил, хотя пистолет имел”. Мала верыцца, што А.Сокал-Кутылоўскі – сапраўдны афіцэр-шляхціц, які без ваганняў пайшоў барапіць сваю Бацькаўшчыну ў 1920-ыя гг., пазыней – будучы съятаром, аказваў духоўную падтрымку вернікам на Ганцаўшчыне, а пры Саветах – працуочы настаўнікам, – мог належыць да нейкага зброду...

Але што тыя слова-удакладнені Сокала-Кутылоўскага для савецкіх суддзяў – для іх гэта пусты гук, тым больш, што ўсё было ўжо вырашана загадзя. І ўсё ж, для праўдзівай нашай гісторыі і гэтыя слова беларускага змагара немалаважныя.

Старшынствуючы на сходзе задаў пяць пытаньняў для ўдакладненія, пасля чаго Сокалу-Кутылоўскаму было прадастаўлена апошнія слова. Але скарыстацца з гэтага права ён не палічыў патрэбным.

*Суд вынес прыгавор: “Сокол-Кутыловского Антона Андреевича, на основании ст.63-1 УК БССР подвергнуть лишению свободы в ИТЛ сроком на 25 (двадцать пять) лет и по ст.64 УК БССР на двадцать пять лет лишения свободы, с поражением в правах на 5 лет без конфискации имущества за отсутствием такового...”*

Ад вышэйшае меры пакараньня Сокала-Кутылоўскага выратавала толькі тое, што съледзтва расцягнулася не на адзін год. А 26 траўня 1947 году Прэзідіюм Вярхоўнага Савету СССР прыняў указ, які адмяніў съмяротную кару. На гэты час Сокалу-Кутылоўскаму было ўжо 56 гадоў, ён быў хворы на мікракардыяпатию і дактары ўнутранай турмы МГБ БССР прызналі яго годным толькі да лёгкае фізічнае працы. Пачаліся лагерныя дарогі Сокала-Кутылоўскага.

У 1956 годзе, калі пачалася рэабілітацыя ахвяраў сталінскіх палітычных рэпрэсіяў, асобая камісія Прэзідіума ВС СССР у

Дубраўным ВПЛ МУС РСФСР вырашила зьменшыць Сокалу-Кутылоўску тэрмін зняволення да 13 гадоў папраўча-працоўных лагероў у сувязі з добрасумленнымі адносінамі да працы і добрымі паводзінамі ў лагеры. Аднак ранейшае абвінавачванье прызнанае абаснаваным. Сокал-Кутылоўскі павінен быў выйсьці з лагероў у жніўні 1958 году. Але ў лістападзе 1957 году, у сувязі з 40-годдзем кастрычніцкай рэвалюцыі, Прэзідымом ВС СССР аб'явіў аб амністыі незалежна ад тэрміну зняволення для ўсіх мужчынаў, якія былі старэйшыя за 60 гадоў.

## VII

Пасля выхаду з лагероў на волю Антон Сокал-Кутылоўскі перадаў чатыры сшыткі сваіх успамінаў беларускаму пісьменьніку Леаніду Прокішы. У 1994 годзе ўрэйкі гэтых успамінаў друкавала газета “Голас Радзімы”, якая ў гэтыя часы імкнулася праўдзіва асьвятляць складаныя моманты беларускай гісторыі. Кожны цікаўны можа знайсьці іх і прачытаць у бібліятэцы.

У 1957 годзе, пасля 12 гадоў турмаў і лагероў адзін са славутых кіраўнікоў Слуцкага збройнага чыну – Антон Сокал-Кутылоўскі – вярнуўся на радзіму ў Беларусь, у г.Ганцавічы, што на Берасьцейшчыне, да свайгі стрыжнай сястры Манкевіч Веры Міхайлаўны. Менавіта тут, пад пільным наглядам КГБ, ён правёў апошнія гады свайго жыцця. Дом сястры Сокала-Кутылоўскага знаходзіўся па адрасе: *г.Ганцавічы, вул. Паштовая, 5/2.*

Раней ці пазней прыходзіць час, калі праўда становіща вядомая ўсім. Так было ёсьць і будзе. Будзем жа помніць і шанаваць усіх, хто ахвяраваў сваё жыццё за Бацькаўшчыну! Памятайма, што ўладары прыходзяць і зыходзяць, а Беларусь – застаецца!

*Падрыхтаваў Фларыян Статкевіч*